



ЗАДАЧЫ
ДЛЯ МІНІСТЭРСТВА
АДУКАЦЫІ

4

«БОЛЬШ,
ЧЫМ
КНІГІ»

8-9



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

12

ЛЮТАГА 2019 г.

АЎТОРАК

№ 28 (28895)

ЛЫЖНЫЯ ВЫХАДНЫЯ

ЦЫТАТА ДНЯ



Наталля ЖУКАВА,
намеснік міністра аховы
здораўя — галоўны
дзяржаўны санітарны
ўрач Беларусі:

«Як чакаецца, сезонны ўздым захваральнасці на вострыя рэспіраторныя інфекцыі ў хуткім часе пойдзе на спад, ён прадоўжыцца яшчэ тыдні два. Цяперашні ўзровень, калі рэгіструецца пік захваральнасці на ВРВІ і грып, характэрны для гэтага перыяду. У некаторых рэгіёнах, напрыклад, у Брэсцкай вобласці, захваральнасць ніжэйшая за сярэдні ўзровень па краіне, у Гомелі — крыху вышэйшая. У цэлым сітуацыя прагназуемая і кантралюемая. Па выніках эпіднагляду, у нікавыя тыдні вірус грыпу сустракаецца не больш як у 20 працэнтаў усіх захварэлых. У гэтым сезоне прышчэпкі супраць грыпу атрымалі крыху больш за 40 працэнтаў беларусаў. Менавіта вакцынацыя — надзейны спосаб абароны ад грыпу, а таксама цяжкіх формаў рэспіраторных захворванняў».

Канец

мінулага тыдня
быў насычаны
спартыўнымі
спаборніцтвамі

Субота і нядзеля атрымаліся не па-зімоваму гарачыя: больш за пяць тысяч чалавек адправіліся ў сталічную Вясянюку і прынялі ўдзел у спартыўным свяце «Мінская лыжня — 2019».

Акрамя захапляльных спартыўных баталій, для шматлікіх глядачоў падрыхтавалі культурна-забаўляльную праграму, а таксама гарачыя напоі і харчаванне. Дарэчы, у эстафеце прыняў удзел Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, сваім прыкладам паказаўшы, як можна з карысцю праводзіць вольны час узімку.



Фота БенТА.



Фота Андрэя САЗОНАВА.

...У спартыўным комплексе «Раўбічы» тым часам змешанымі эстафетамі ў трох узроставых катэгорыях завяршыліся рэспубліканскія спаборніцтвы па біятлоне «Снежны снайпер». За ходам гэтых мерапрыемстваў прасачылі нашы карэспандэнты. Рэпартажы — у сённяшнім нумары.

(Працяг тэмы на стар. 2, 13)




КОРАТКА

• У красавіку гэтага года ў парламент краіны плануецца ўнесці праект закона аб персанальных даных.

• 175 206 мінчан-пенсіянераў (36,3 % з агульнай колькасці, звесткі на пачатак лютага) працягваюць працоўную дзейнасць.

• Падчас праверкі Узброеных Сіл з запasu прызвалі каля 1,4 тысячы ваеннаабавязаных.

• Паводле звестак МУС самае распаўсюджанае кіберзлачынства ў Беларусі — узлом акаўнта ў сацыяльных сетках.



Вернісаж. Памяць сэрца

Сёння «Звязда» пачынае новы праект сумесна з Нацыянальным мастацкім музеем Беларусі — «Вернісаж. Памяць сэрца», дзе гаворка пойдзе пра мастацкія творы часоў Вялікай Айчыннай, або прысвечаныя ёй, у тым ліку работы аўтарства беларускіх мастакоў — франтавікоў і ўдзельнікаў партызанскага руху. З каго пісалі партрэты ваенных мастакі, якія сюжэты выбіралі і з дапамогай якіх прыёмаў і сродкаў перадавалі пэўны настрой у сваіх работах? Ці ўсё мы ведаем пра знакамітыя карціны, што захоўваюцца ў музейных фондах, прычым не толькі ў нашай краіне? Угледзімся і абмяркуем падрабязнасці разам з мастацтвазнаўцамі.



ГАЛЕРЭЯ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ

У гісторыі розных краін ёсць такія падзеі, якія незалежна ад таго, што адбывалася, як мянялася палітычная сістэма або эканамічны лад, грамадства і людзі, нібы стрыжань праходзяць праз час і назаўсёды застаюцца ў непарушнай народнай памяці. У ліку такіх падзей — Вялікая Айчынная вайна, якая на многія дзесяцігоддзі пакінула незагойныя раны ў гісторыі ўсёй нашай краіны і практычна ў кожнай беларускай сям'і...

СТАР. 5



Яўген Аляксеевіч Зайцаў (1908—1992). «Партрэт юнага партызана». 1943 г. Палатно, алей.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008